

АБКУРВАННЕ, магічнае дзеянне ачы-
шчальнага, апатрапеічнага харктару,
накіраванае на пазбаўленне ад нячы-
стай сілы, жыццёвых няшчасцій і няў-
дач, вылечванне розных захворванняў
чалавека і свойскай жывёлы. На Бела-
русі сустракалася падчас сямейных і
каляндарных урачыстасцей, але най-
частей у паўсядзённым жыцці. Шырокое
выкарыстанне А. як выратавальна-
га сродку ўтварыла ў побыце людзей
своесаблівую сістэму ситуацыйнай
абраднасці, якая, можна меркаваць,
бярэ свае вытокі ў А. дымам рытуаль-
ных вогнішчаў на язычніцкіх капі-
шчах. Падрыхтоўка да А. і яго правя-
дzenie адбывалася ва ўмовах таямні-
часці з захаваннем і выкананнем
вызначанай паслядоўнасці рытуалу,
напрыклад, браўся мох з трох магіл ці
смецце з трох двароў, а сама працэду-
ра часам павінна была праводзіцца
тройчы — на ўзыходзе сонца, апоўдні
і на заходзе. Рэчы для А. распальваліся
на вуголлях на прыпечку, на заслан-
цы ці на нейкім чарапку, а потым
раздзымухваліся. А. прадугледжвала
выкарыстанне рэчаў, асвечаных у
храмах у цэўныя дні (*граммічная свеч-
ка*, галінка вярбы, зёлкі ці кветкі, са-
бранныя на *Купалле*, Вялікую Прачыс-
тую, *Юр'я*, а таксама ладан), або рэчаў
з адметным, рэдка прыемным, а пера-
важна рэзка непрыемным пахам, які
утвараўся пасля падпальвання (канап-
лянны цвет ці мякіна, дурнап'ян, *па-
лын*, ферула смярдзючая, яловыя шыш-
кі, ядловец, тхаровае мяса, ваўчыны ці
курыны памёт, пеўневыя пер'і і інш.).
Акрамя таго, у аснове рэчаў, пры-
значаных для А., ляжаў прынцып «па-
добнае выклікае подобнае», напр., вя-
роўка ад труны ў выніку спальвання
нібыта павінна была нанесці смерць
знішчальнікам збажыны на ніве. Для
А. маглі брацца і выразныя апатрапеіч-
ныя прадметы: ручнік-*абыдзённик*, зга-
раючы, ахутваў дымам усіх жыхароў
вёскі і, як лічылі, выратоўваў ад эпідэ-
міі; кажух, з якога ў 4 месцах крыж-
накрыж выстрыгалася воўна для спа-
львання, павінен быў вылечыць ад пя-
рэпалаху. Для А. браліся і імітацыйныя

ту... Мн., 1996. С. 267, 319, 345, 362, 40421; Тое ж. Кн. 2. Жыцця адвечны ла
Мн., 1998. С. 118, 258, 267, 429, 460, 46
Тое ж. Кн. 3. Зямная дарога ў вырай. М.
1999. С. 165, 181, 193–196, 265, 625.

Y.A. Vasilev

сродкі, напрыклад, ваўчыныя кіпциоры, якія пры спальванні павінны былі ў будучым адвесці напад драпежнікаў ад маладых жывёл і птаства. А сустракалася на працягу ўсяго чалавечага жыцця: ад дня, калі маленъкае дзіця везлі ў храм хрысціць і папярэдне абкурвалі, каб не сурочыла ліхое вока, — да апошніх момантаў прысутнасці чалавека на гэтым свеце, калі распальвалі ліпавы цвет ці свянцония зёлкі, каб адагнаць злыя сілы, якія трymаюць хворага. І тады, калі нябожчык ляжаў на лаве ці ў труне, яго таксама абкурвалі, каб не даць нечысці доступу да яго. А спрабавалі лячыць розныя хваробы і немачы: сурокі, пярэпалахі, начніцы, ліхаманку, халеру, падучку, шаленства і інш. А лічылі эфектыўным сродкам і ў нар. ветэрынары. А. прымянялася і ў жывёлагадоўлі, калі імкнуліся ўберагчы кароў ад *малочнай ведзьмы* і захаваць іх малочнасць. Абкурвалі таксама коней, курэй, гусей, асабліва маладое патомства. А. выкарыстоўвалі пчалыры, паляўнічыя. З яго дапамогаю імкнуліся пазбавіцца ад шкоднікаў у полі, у агародзе, у хаце і гаспадарчых пабудовах: вераб'ёў, чарвякоў, прусакоў. З прыходам хрысціянства аналагам А. выступае каджэнне ў храмах ладанам.

Lit.: Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаіць пасярод све-